

Крынічка

Вядучая рубрыка Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

СТУДЗЕНЬ:  
ЧАС ПАЧЫНАЦЬ СЯЎБУ

Існуе нямала культур, якія немагчыма вырасціць, пасеяўшы вясной на градцы, бо ў іх доўгі вегетацыйны перыяд. Таму ўжо ў першым месяцы года трэба ў хатніх умовах прыступаць да гэтай працэдур.



Асноўная перавага такой пасадкі — магчымасць атрымаць ураджай значна раней, чым пры пасеве на градцы. Перш чым вырошчваць расаду, неабходна ўлічыць і цяжкасці, якія чакаюць падчас гэтага няпростага працэсу: узімку дзень кароткі, таму спатрэбіцца дасвечванне, асабліва ў кватэры; для кожнага віду раслін неабходны пэўны ўзровень тэмпературы і вільготнасці паветра; для вырошчвання вялікай колькасці раслін патрабуецца невялікая плошча.

Насенне якіх раслін сеюць у студзені?

**Суніцы.** Культура ўсходзіць доўга — да 40 дзён, і ўвесь гэты час сочым, каб глеба была досыць вільготнай. Грунт павінен складацца з трох частак пяску, адной часткі агароднай зямлі і адной часткі перагною. Каб паскорыць прарастанне насення, на грунт трэба насыпаць 1—2 см снегу, на яго пакласці насенне і паставіць ёмістасці на 2—3 дні ў халадзільнік. Снег будзе раставаць, зацягваючы насенне ў грунт. Праз тры сутак кантэйнеры трэба пераставіць у добра асветленае цёплае месца. Пікіраваць суніцу можна пасля з'яўлення 3—4 пар лісцікаў.

**Клубніцы.** Лепш за ўсё выбраць правераны сорт і пабольш насення. Глеба не павінна быць занадта ўрад-

лівай — досыць пяску, у які дададзена трохі перагною. Мінеральныя ўгнаенні не патрабуюцца. Перад пасевам насенне намачыць на суткі ў вадзе, потым прасушыць і пасеяць у баразенкі на глыбіню 5 мм. Ёмістасці з насеннем лепш за ўсё накрываць плёнкай. Паліваць глебу варта так, каб грунт не размываўся. Такія клубніцы будуць пладаносіць у пачатку лета.

**Горкі перац** на расаду сеюць у скрыні з дрэнажнымі адтулінамі. Грунт павінен складацца з трох частак перагною, часткі пяску і варта дадаць трохі попелу. Перад пасевам грунту сумесь неабходна прагрэць. Насенне раскладваецца ў баразенкі на глыбіню аднаго сантыметра. Верхнюю частку грунту пасля пасеву трэба крыху ўшчыльніць. Усходы пікіруюць, калі на іх з'явіцца два сапраўдныя лісточкі. Для паліва рэкамендуецца выкарыстоўваць вадку з дадаткам марганцоўкі (тэмпература 26—28 градусаў).

У студзені таксама сеюць **кветкі**, цвіценне якіх пачынаецца праз 5—6,5 месяца пасля моманту пасеву: гваздзік Шабо, бягонію, бальзаміны, лабелію, петунію. **Гваздзік**

Шабо сеюць на глыбіні 3 мм, пры з'яўленні ўсходаў ёмістасці трэба перамясціць у светлае месца. Тэмпература ў памяшканні павінна быць у межах 12—15 градусаў. Пікіруюць расліны пасля з'яўлення 4—5 пар лісточкаў. Увесну пры тэмпературы вышэй за нуль у начны час расаду можна перамясціць у плёнкавую цяплічку.

Насенне **бягоній і бальзаміна** вельмі маленькае, таму прысыпаць яго зямлёй не трэба: без святла яно не прарасце. Грунт робяць з дзвюх частак перагною, часткі торфу і часткі пяску, дадаючы трохі попелу. Ёмістасці з пасеяным насеннем накрываюць шклом, паставіўшы на добра асветленае месца і штодня апырскваюць грунт цёплай вадой. Пасля з'яўлення ўсходаў шкло трэба прыпадняць, праз некалькі дзён і зусім зняць. Пікіруюць бягоніі і бальзаміны пасля таго, як вырастуць 3—4 лісточкі. У пачатку мая расаду можна выносіць на свежае паветра.

**Лабеліі і петуніі.** Паколькі насенне вельмі дробнае, зямлёй яго таксама не трэба прысыпаць, дастаткова насыпаць у намечаныя баразенкі і апырскаць з пульверызатара. Лабелію да прарастання насення трэба трымаць у цёмным месцы, петунію — у светлым, накрывіўшы шклом. Пасля з'яўлення ўсходаў саджанцы штодня апырскваюць злёгка ружовым раствором марганцоўкі. Пры росце саджанцаў 2—3 сантыметры іх пікіруюць. У пачатку мая лабеліі і петуніі можна перамясціць з памяшкання ў веранду або на балкон.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	9.11	17.33	8.22
Віцебск —	9.06	17.16	8.10
Магілёў —	9.01	17.23	8.22
Гомель —	8.51	17.26	8.35
Гродна —	9.25	17.49	8.24
Брэст —	9.19	17.56	8.37

Месяц

Поўня 21 студзеня.  
Месяц у сузор'і Дзевы.


Імяніны

Пр. Анатоля, Макара, Паўла, Рыгора, К. Марыі, Раймунда, Фернанды, Яна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

23 СТУДЗЕНЯ

**1863** год — у Варшаве пачалося паўстанне за аднаўленне Рэчы Паспалітай у межах 1772 года. Падрыхтавана было польскімі, беларуска-літоўскімі канспіратыўнымі арганізацыямі ў кантакце з расійскімі рэвалюцыянерамі-дэмакратамі з арганізацыі «Зямля і воля». Першыя польскія паўстанцы атрады з'явіліся ў Беларусі ў канцы студзеня 1863 года. У Беларусі і Літве паўстанне рыхтаваў Літоўскі правінцыйны камітэт, які ўтварыў гродзенскі, навагрудскі, мінскі і іншыя мясцовыя рэвалюцыйныя камітэты. Асабліва шмат зрабіў для падрыхтоўкі паўстання беларускі рэвалюцыянер-дэмакрат К. Каліноўскі. У 1864 годзе рэвалюцыйныя арганізацыі былі раскрыты. Паўстанне было задушана, яго ўдзельнікі — жорстка пакараныя.



У краіне

**1919** год — нарадзіўся (вёска Якімаўка Рэчыцкага павета) Анатоль Якаўлевіч Каваленка, Герой Савецкага Саюза. У Вялікую Айчынную вайну з чэрвеня 1941 года на Заходнім, Крымскім, Паўночна-Каўказскім, Закаўказскім, Ленінградскім, 3-м Прыбалтыйскім і 1-м Беларуска-франтах — лётчык разведвальнага авіяпалка. Удзельнік абароны Севастопалю, Ленінграда, Керчы. Зрабіў 173 баявыя вылеты, знішчыў 7 танкаў, 10 гармат, 15 вагонаў і 30 аўтамашы з ваенным грузам, 50 агнявых пунктаў, выявіў 23 аэрадромы, 15 абарончых рубяжоў, каля 50 перапраў, сфатаграфаваных 900 чыгуначных эшалонаў ворага, у паветраных баях збіў 7 самалётаў праціўніка, 16 знішчыў на зямлі. Да 1946 года быў у Савецкай Арміі, затым на партыйнай, адміністрацыйнай і выкладчыцкай рабоце. Памёр у 2008 годзе.

**1940** год — нарадзіўся (вёска Красыні Лёзненскага раёна) Мікалай Аляксеевіч Ізобаў,

вучоны-матэматык, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі. Аўтар больш як 200 навуковых прац. Даследаванні па звычайных дыферэнцыяльных ураўненнях, у прыватнасці, па тэорыі характарыстычных паказчыкаў Ляпунова і тэорыі ўстойлівасці. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.

**1944** год — у ходзе Калінкавіцка-Мазырскай наступальнай аперацыі войскамі Беларускага фронту ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў вызвалены г. п. Лельчыцы.

**1783** год — нарадзіўся Стэндал (Анры Мары Бейль), французскі пісьменнік. У 1812 годзе Анры Бейль прыняў удзел у рускай кампаніі Напалеона. Пабываў у Оршы, Смаленску, Вязьме, быў сведкам Барадзінскай бітвы. Бачыў, як гарэла Масква, хоць уласна баявога вопыту ў яго не было. Аўтар «маніфеста» французскага рамантызму трактата «Расін і Шэкспір», раманаў «Пармскі манастыр», «Чырвоная і чорная» і іншых твораў. Памёр у 1842 годзе.

**1903** год — нарадзіўся Рыгор Васілевіч Аляксандраў, савецкі кінарэжысёр, народны артыст СССР, Герой Сацыялістычнай Працы (1937 год). Ставіць фільмы пачаў у 1933 годзе. Стварыў жанр музычна-эксцэнтрычнай камедыі. Зняў фільмы «Цырк», «Волга-Волга», «Светлы шлях», «Вясна» і іншыя. Аўтар сцэнарыяў амаль усіх сваіх фільмаў. Памёр у 1983 годзе.



У свеце



Адданую падпісчыцу «Звязды» і любімую нашу настаўніцу **Алену Мікалаеўну КАСЦЮКЕВІЧ** з вёскі Купіск Навагрудскага раёна шчыра віншуем з днём нараджэння!

Жадаем быць заўжды багатай, багатай шчасцем і спакоем, здароўем, радасцю ў сям'і, сябрамі вернымі, любоўю і ўсім прыгожым на зямлі!

З удзячнасцю вашы вучаніцы Каця Турык, Валя Ляўша, Зіна Цюкала і іншыя.



УСМІХНЕМСЯ

**Хто ў заторах кожны дзень жыве, той з мапеда не смяецца.** Мужчына з сіфілісам, заходзьце!

**А калісьці, калі не было сацыяльных сетак, толькі ў сям'і ведалі, што ты дурань.** Чарга ў паліклініцы, адчыняюцца дзверы кабінета, урач на ўвесь калідор радасна паведамляе: — Згодна з законам аб абароне персанальных даных, мы не маем права запрашаць пацыентаў, называючы іх па імені.



caricatura.ru

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЯНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВИНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісьмы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;

e-mail: [info@zviazda.by](mailto:info@zviazda.by), [zvarot@zviazda.by](mailto:zvarot@zviazda.by)

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдагавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 144.

Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 студзеня 2019 года.